

Яўген Маліноўскі



БАРУСІА: ПСІХЭЛОГІЯ ПРЫСУТНАСЦІ

ББК 86

Мал 18

Маліноўскі Яўген

Парусія: псіхалогія прысутнасці. — Баранавічы : Грамадскае аб'яднанне
“Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны”, 2007. — 260 с., іл.

ББК 86

© Грамадскае афармленне
“Таварыства беларускай мовы
імя Францішка Скарыны” 2007
© Афармленне Уладзімір Гундар

ІЕРУСЛА ЯДКАЗНАСЦІ

Вера, яка не сраходзіць у культуре
нічега не ёсць.

Ян Павал II

II

II.7. Народжаная прысутнасць

“Праўду, праўду кажу вам, калі хто не народзіца ад вады і Духа, не можа ўвайсці ў Царства Божае” [Ян 3, 3]. Што азначае гэты запавет? “Вада” — гэта біблейскі сымвал многіх народаў, стыхія адначасова жыццядайная і смяротна ісцяспечная. На-род, які паходзіць з высока-род-нага корана цара Давіда, праслаўляе свайго Бога і Збаўцу ды сам будзе праслаўлены пры Яго Парусії, Другім прышэсці. Разам з тым, народ, які страціў мэту свайго існавання, выраджаецца да у-роду ды пераўтвараецца праста ў натоўп, годны хіба што для крапана: “Распні Яго!” [Мр 15, 13]. Толькі той, хто нарадзіўся ад перажывання многіх народаў і Святога Духа Сусветлай Царквы, можа адчуць муки чакання, боль непараўнанага, смутак ганення і ўрэшце — радасць дасканалую Раства Хрыстова. Хрыстос нарадзіўся ў Віфлееме, гэта значыць “Горадзе хлеба”. Хлеб — сымвал стану жыццёвай ненасытнасці, сталай патрэбы, аб якой засведчыў прарок Амос: “Весь настаюць дні, кажа Гасподзь Бог, калі Я пашлю на зямлю Голад, — не голад хлеба, не смагу вады, а прагу чуцця зпоў Гасподніх. І будуць хадзіць ад мора да мора і бадзяцца злінчаны да ўсходу, шукаючы слова Гасподняга, і не знайдуць яго. У той дзень раставаць будуць ад смагі прыгожыя дзячучы і хлопцы” [Ам 8, 11].

Адзін мой знаесьмі гаспадоючы ў нямецкай сям'і напярэдадні Раства Хрыстова, запытаўся ў прыгожай дзяўчынкі, што яна ведае пра Хрыста, дык яе бацька безапеляцыйна спыніў гэтую рэзмову, матывуючы тым, што не трэба турбаваць дзіця сунінмі ўспамінамі ў такі святочны час. Міжволі нарадзяваюцца радкі М. Лермантава: “Как тяжко смертные окончимне в одиночестве влачить, делить веселье все готовы, никто не хочет грусть делить”. У першую чаргу яні дзіцячада смутку нясення Крыжа, перажыванне якога скрыяе радасці Христовага Нараджэння: “Вы засмучаныя будзеце але смутак ваш радасцю aberneцца. Жанчына, калі радасць, трывае цярпенні, бо прыйшоў час яе, а як толькі народзіць дзіцятка, ужо не памятае цярпенняў ад радасці, бо нарадзіўся чалавек на свет” [Ян 16, 21].

Мне, як выкладчыку ВНУ, не раз даводзілася назіраць смутак і трывогу у вачах сапраўды прыгожых дзяўчат і хлоп-



цаў, якія ў першыя дні вучэння ва універсітэце яшчэ з надзеяй шукаюць у словах дацэнта чагосці існага, нефармальная, пазнавальна-таямнічага і радаснага, але з цягам часу, пад уплывам вучэбных планаў і праграм, контрольных зразу і “беспристрасных” тэстаў, іх погляд прыкметна хмурые і чарсцвее – гэта наш студэнт “адаптуецца” да реаліяў жыцця, а дакладней – смерці, у якой ужо не знайдзеш жыцця-дайна Слова. Ян Павал II параўноўваў Савецкі Сюз з Пыльнізацыяй смерці.

Адна студэнтка на маё пытанне: “Евангелле – гэта жыццё ці смерць?” адказала без сумніву: “Смерць! Што гэта, безвыходнасць, роспач ці проста цемра? Гэлі апошніе, дык маем яшчэ надзею асветы, і праз універсітэт, і праз незалежны друк нараджацца і нараджаецца беларусаў, прыгожых не толькі тварам, але і духам у апошніе з працтвам Icai: “Народ, які хадзіў ў цемру, у бачыў святло вялікае, і над краінаю ценю смяротнага свяяго зazzяе” [Іс 9, 2]. Гэта святло Божага Нараджэння. Тай жа прарок за 700 год да гэтай падзеі сведчыў: “Вось Дзега ва ўлонні зачне і народзіць Сына, і дадуць імя Ёму. Эммануіл” [Іс 7, 14], што значыць “з намі Бог”. З намі, у тым ліку і з беларусамі.

Не прынцыпова “калі” але прынцыпова “дзе” нараджаецца Хрыстос: у вертэпе вараныкага мясакамбінату, паветрам якога дыхаюць студэнты падчас псіхалогіі “Царства Божага ўнутры нас” [Ін 14, 21] у газэце “INTEX”, якая нечакана для сябе сталася “ясельнай” імпрэзай нашай дзіцячай несвядомасці, у вежах выпечаным маці святочным хлебе як сімвалу Віфлеемскага мясо-месца першапачатковага “Шляху, праўды і жыцця” [Ян 14, 6]. “Я прыйшоў – кажа Ісус, – каб мелі жыццё і мелі з набыткам” [Ін 10, 10]. Хлебам праўдзівага Цела щодра карыстаецца як веруючыя, так і няверуючыя, бо і для апошніх Хрыстовае Нараджэнне ёсьць святам радасці і надзеі на новае ўначце ў Новым годзе. “Вось твару ўсё новае” [Адкр 21, 5] – та му ўсе мы так чакаем Новага году як часу Парусіі. Не будзе і абыякавымі да яе, і тады Новае ўначце зazzяе ў нас саміх Віфлеемскай зоркай немаўляткі Хрыста.

Хрыстос нарадзіўся ў “горадзе хлеба”. Хлеб, “бэта”, “віта” (Віфлеем) – сімвал стану жыццёвай ненасытнасці, сталай патрэбы, зоб якой засведчыў прарок Осія: “не прагаю вады, не голадам хле-



ба паражу іх, але голадам слова Божага”. Не прынцыпова “калі”, але прынцыпова “дзе” нараджаеца Хрыстос: у яслях вітальнай несвядомасці чалавека. Хрыстовае Нараджэнне вызначае для беларусаў высакародны “шлях прауды і жыцця”, які збаўляе ад усякага сумніву, гневу, нястачы, страху перад аўтарытэтам. І ў часі, калі не дастаецца “цяжкай працай”, але ствараецца новай суполасцю дзяцей Божых. Хай Хлеб жыцця насычае любою і гонасць з шчаслівых нашчадкаў Народу. Народзім годнасць!